

Important Bird Area: Zachodniaja Biarezina



© С. Левый

Code: BY007

Central coordinates: 53° 50' N 26° 06' E

Location: Grodzenskaya voblast: Iuye region, Navagrudak region

Area: 8031 ha

IBA Criteria: B2

National conservation status: не мае

International conservation status: ТВП рэгіянальнай значнасці

Site description:

ТВП размешчана ў цэнтральнай частцы Беларусі ў 20 км на паўночны усход ад горада Асіповічы. Уяўляе сабой буйны цэласны лясны масіў у міжрэчча Свіслачы і Бярэзіны, які захаваўся ў натуральным стане. З паўднёвага-усходу абмяжоўваецца рэчышчам р. Ольса (левы прыток р. Бярэзіна).

Асноўнай воднай артэрыяй з'яўляецца рака Западная Бярэзіна. Правы прыток Нёмана, агульная даўжыня 226 км, на тэрыторыі заказніка каля 40 км. Лясістасць вадазбору каля 29%, пераважаюць хваёвыя лясы, забалочана менш за 20 %. Даліна ракі шырынёй ад 500 м да 3 км. Берагі стромкія, вышынёй 1-2 м, складзены пераважна пяскамі, пакрыты лесам. Пойма двухбаковая шырынёй ад 0,3 да 3 км, нізінная, роўная, лугавая, на вялікім працягу забалочана, пакрытая лесам, месцамі

парослая рэдкім хмызняком, штогод затапляецца. Рэчышча слабазвілістае, шырынёй у сярэднім цячэнні і ў нізоўі да 10-30 м. Узроўневы рэжым нестабільны і характарызуецца хуткім уздымам у перыяд вясновай паводкі, павольным спадам і вялікімі амплітудамі вагання (у сярэднім 3,5 м, максімальная да 4,3 м).

ТВП Заходня Бярэзіна таксама ўключае лугі ў пойме р. Нёман каля весак Любча і Дзяляцічы.

Гаспадарчае выкарыстанне: лясная і сельская гаспадарка; сельскагаспадарчыя ўгоддзі прадстаўлення, галоўным чынам, сенажацямі і пашамі. Прамысловыя прадпрыемствы і населеныя пункты адсутнічаюць.

Habitats:

Лясы - 30%, рэкі і іх узбярэжжы - 3%, лугі - 35%, сьлягасугоддзі - 30%, населеныя пункты - 2%.

Birds:

На тэрыторыі ТВП, дзякуючы наяўнасці высокіх пясчаных берагоў на р. Заходня Бярэзіна штогод гняздзіцца значная колькасць звычайнага зімародка *Alcedo atthis*. ТВП мае рэгіянальнае значэнне і створана менавіта для захавання гэтага віда.

Other animal groups:

не вядома.

Populations of IBA trigger species:

| Species | Season | Quality of estimate | Period | Quality of estimate | Trends | IBA criteria |
|------------------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|--------------|
| Kingfisher <i>Alcedo atthis</i> | B | 20-35 breeding pairs | 2005 | Medium | ↔ | B2 |

Other biodiversity:

не вядома.

Threats:

Даследаваны не дастаткова.

Recommendations for the conservation:

Неабходна дадатковае даследванне тэрыторыі ТВП з мэтай стварэння біялагічнага заказніка мясцовага значэння.

References:

Блакiтная кнiга Беларусi (Водныя аб'екты Беларусi). Энциклапедыя. Мiнск, 1994.

Authors : Левы С.В.

** Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org*